

Велька то робота...

Але не так то легко ішло, як взято. Розтрафело же хеміку Башу експлодирава машина, которую не мож було неправити. Тедія було видно, що треба перше пренайти тварину чеїх, котри вигрима горуцосець і од 500 ступінів. Кед того уж іренаніал, мушел пренайти як олстрий ширик (сумідор) зос тасах. Кед я того пренайти, видно було же за туторику роботу треба бара велько угли, якщо треба пренайти як це що туто цици окоючи з меншою угли. А кед того було пренайдене, треба пренайти пеци, котри могли напреставо жирбіювати вимонник. За туторику треба пренайдене напрещаць цілком нови машини, на котрих було коло два тисячі термометрох (мераючи горуцосеса) і коло 1.700 спартох що автоматски меряють пренайти, кельосець, горуцосець, аналізу и т. д.

Фабрикація шаліти віше що повсюдівала, ала досчаточна була ав 1916 року, кед що збудували величезни фабрики „Леуна“. В тким себе Немецька різ на тінє оснівала свою індустрію за фабрикацію експлодиків у величезних розмірах.

(Цей було).

Дописи**Руски Керестур****Читальниова представа у Народним Домі „Жем“**

На други и треті дні Крачуна приказана у Народним Домі у Р. Керестуре драма у 5 діях „Жем“. Сіда од тих драмах якщо ще кжды днінь медаї кани одбувають, ала якщо не видимо, ище частіше, не сцене видимо.

Видимо там роботівка Клінчка, поштеного и роботного человека, як оданого алкоголу, як касків грих, кед му єзивеч пошлю по недобреї драги, бо ѿ нім бригу во ворзел. Чи тут Клінчко не єден од наїх людів врівніх роботвів, котрі народу їх люба своєю „дівчині в бака“ із волю и там їзі би не требаю, лебо пренішую їх анхову уліца. И сю вів кажды од тих їх дрецех пренходи як ѿ прешла Іришка, дзеака того худобого человека, що ѿ остатку живіврік одводза, кежки би ще треба звдумаю над туторику правду яка, вона вансце а. Чи би всім родительським не могло їх дзеако повеси так, як гуторела Іришка своїому озовік, кед ѿ уж всікоро жарал на єї качесну роботу, ще ще на досці стараю за своєю дзеаки таї, кед за то бул час. О, кельо би менш було іншішівських обіксів у нашим народзе, кед би дзеаки до браку ступали як їх родителі маши виховав, а не так як їх виховала уліца, або пратки.

Видзели зміє там богатого гваду Церу, котри прес маеток занадабал свою дзеако, свою жену, поштену и добру жену. Жена пре самнічство и не насилує свого мужа умера. Йому же и капітал первіа бінга. Вон імма кілосерця су худобним та іншешівським. Вон видиши пред собу лек же, же и жен... Члинака котри віхаснує кажду нагору, поштену лобо вішпітну лоби да свій маеток іншівські. Вон здзера худобного человека и кулча же, иль ѿ нігого по тупині сени, бо гевтомужу нужда за іншівським. Вон бездушино пошукує їжку пенну націєнілівому Клінчкові за хижку, бо гевтом у ніжній пужди та муши за кажду цсву пристави. И що глядзе вон ще „чесці“ медаї шкетом. Вон ще и трима як таї и јак таї пристава одиц свою дзицку, кед му во края предрукує, же пороби так як Іришка, кед ѿ під... Вон богати та му и легчайше зачуваю „чесці“ свого обіксів, як Клінчкові. Вон може одиц свою дзицку кеди сце. Може єй найти и жандаки кеди сце, бо кед дзицака же капітака, та ще може и „зажмуриці“. Кед би якщо правду поведи, чи ѿт того фаризеїства и любимориста чуваю „чесці“ и у нас, док ще на другім краю водзі живіт, котри ай кус не одвітує Божими и чловеческими законам.

Бавиче ще старали ужин до спіл рольох и бывало дзеаки. Хти робел дакеди туторику роботу гот будає розуми кельо чеїхосци вінагасю таки ролі, и кельо дзеаки и вінагасю треба укладаю до вінагасю таїх фалатах як по тут. Сномедзи шицівських ссобисе добре кошел свою ролю Рац Яким, як Клінчок и п. Черняхівський як Діора. Од женских

рольох найперше була одбласна роль матері (Ксенія Надія) и газдана на прадох Бильга Леона.

Чоода то, же цікого року Читальня ма по вів бавичах. Од кеди вона дава представи, віше ще укаку даскељо бавичах як падзічайно добри, ала побажа раз двараз и все, як да то гачьба охабио сцену. Кед бж ще таї бавиче походзел и феновава прес Читальня свой дилетантски кружок, мали свою окремін правала и свой репертоар ми би могли у Керестуре маи віше добри представи. Так ще віше у месце стой и зос велького труду и заски не вицагу ще віше и таїи моралы я и матеріялны хасен.

Пригадаім себе бавичах як Яким Рац, Якіко Бодзіец, Яким Жироні, Яким Будзінска и др. Чи бж ще зос таким дилетантским кружком не могло велько віцепей добри фолати вінесси и спену?

Една пригварка Читальня була би ще да не прел таку представу публіки на кратко разоткнув зміст и зважена представи, як то уж даскељо раз и було.

Іще би іновеси даскељо слова и о публіки. Яка вона інвазій, таїи в к.у. нас. И ту ѿ лепши обставини: Публіка кожда, та и наша, приходзі да лілії и чве філат, до якого ще уклада велько труду и дзеаки. И одна часіц таї публіки слуха але по розуму, а други слуха и розуми що ѿ там трафі и бесь поуку. Тоти во ѿ розуму туто по слуха вона ще шімб и там дзе би требаши пілакані, прігнані там дзе би не требао прігнані и дебії там дзе би не требао дебії. Ст ще єдна фільтра публіки що приходзі да така представи. Прігнані же би могла подсажаць чи тога дебіїчно ма чи нема места. Так иа приклад: ѿміс и таїа прігварки. Чули але прігварки людзюх це слухали и не розумели філат, як ѿміс сблажнявали, ще ще така тема явно обробовалі и же ще таїи „ствари“ не віноша пред младзеж. Собаважльзвали ще бо пращи до ѿч чејко патриц. А наша правда чејка. Кед би велі зос таїи прігварялі, и доляхія такім „не-красінім“ сценом положіли дзелец на чоло и роздумали, кельо правда бж дозніти. И кед би ще шімбілі онітац и пресуциц що іхудзені зімлю ѿ тих „стварох“ аж би ѿміс абунахі. Всі таїи дуеші челью тога знато в чайніці: таїи пребас. Шицівські вівіні то лодзіца, що зяю, ламілава своїм „небіжчій“, не поведза, тым ѿ би пребади поясся. По хітернапіх, прадох, квадуркох и чурбак, не спрайце ще ще не претрісаю такі пітапі, бо амі на чудо, кед ѿміе яко вони значені ѿч человека маю, а родотеле дотыкія заліхама гляді до „побожніго гаубібів“, якій до піску и веря, гвардо веря, же ѿ дзеаки ѿч, баш ѿч на акаю „о том“. И дзеаки у падзеївів случайах прямю фернізейске тримане од своїх родзільюх и праек ѿміс як баранічата, да ще оец і мац по здогадаю ѿміс дзеаки ѿч „шицко“ зімлю. А таїи дзеаки тога „шицко“ научети од тих хтори не відаваю да ѿч поучую. И таїи дзеаки не знаю ѿ гланне у там же кжды грих юладосци страшно ще онітіца ѿч таїи. Їже ѿміс єден трих так не отпітупа як ѿч грих юладосци. А и одквадз би зімля, кед ѿміс та ѹхто не ловс: Ти кед ѿміс ніхто ик гіле неці найпівзлакіши нашо проснітк установи да то зонідза, як ѿміс и зівіділі таїи на Крачуни.

Лек ѿ то треба бістри розум и пістуківішерко. М. Ковач

Школіарсікі школідоваваи. 2.000-75 дні. ін шкіларскі конвент.

Ішо писні на радио. У Керестуре було вільне зацікавісів за програми котри маля візводаць београдска радио-станція. На сам Північ Рок вівірвало коло канадсько радио віврату у ванале позбіралі ѿміс людзя жадія почучі свою ліксню на рачнію. Читальня не пегарала таїи за тога да ѿміс людзюх вів тот програм. Медаї приказованым фільтру прес набіту саму велько рачно віпарат пренікет на програм на радосці и піцешені публіки.

Дюрдьов.

Представи на Крачуни. Орса шицка З дай Крачуна давала спілкінії Рускій Читальні забаву з ківісім і забавікам и поучним програмом: „Зіміснісні“, песь у грех ділох и „Двоє глухі“ жарт у адней діл. Ікторесоване за забаву буда велько, по моіх заключаць по одніму бубликам, котра в вельку цікавісіцу и іншішівським сіровадзела бавені ділаетакох.

Кажды дилетачі дуже добре оправаць свою ролю, пісбодно ѿе спаривая за бине. Шицко то

були легінг и дзізки, од которых вікіній першівські була на дескох. Совсіно ще дали іх роботу, предно холзі на приби, та успіх их була в заслуженні. Велько, заслуги ма у тим и п. учитель Давосір, котри бул режисер таєм забави. Як таки, що подупервалі іх роботу, старали ще коло техніческих странніх на тог способ допринесіл до ѿспіхи, то су одбор Читальні зос шефом дилетантской секції.

Треба поздрявиди и похваліць таку красну и важну, а тутому и хасновиту роботу кашах младых членох. Жарты, котри, вока прінісля пра віндувані рольох, ке пошли задармо, ба кром того, що вони хасновали дружину и народу — набрали шмелосци и волі — постали вірдніція самі пред собу. Вони ще уж тараз ріхтаю за шорових та спісібних водітельських дружтва, пра віндуваторіх, котрих так треба кашому вадалу. Їх пріклад: отвори очи ище дзеноедним нашим способним, котри су дакус цалей од дружтва, та ще и вони прікліча. Бавели таїи особи: джинку Леоніка Конбас, як біда Яким Гевіт, місер Амалка Гайдош, Легіко Йоштэн Югас, біда оца Юлію Скубас, мацер Серафа Гарди, Слугу байса Денчи Надь, писара Якія Гаргіт.

Коляда. На Велько колядували кашо школяре за Конвент. Успіх коляди бул добри и задоволюющи зглідом на обставини, у которых ще заходзіме. Кажды газда, у котрого зос була, щиро камандала жадаючи, да ще доскорей зреалізуа таік красна вадумка нашай Просвіткі. Накладаваи 292 динари.

Петровци.

На Крачуни отримала коляда зос двома хорами, котру відзвели Янко Олеар гімназіст и домашній учитель. Закладаваи 1550 динари, од которых 1000 послані на Конвент, а 500 на фонд Нашай Заградки. Остаток од 50 Л затриммамі за домашній потребы.

Бачиніці.

Колядована: — И тога року ще у нас прел крачунскі швіта колядовала. Тот наш красни рускі обычай добрка віше всікое значені и потребу. Колядована, кашах пісніх пісніх баржей зілоднірові и увіщедлові, таїи заслуги п. Йоштен Папуга, богослов. Вон жертвовал пельо труду и часу та вівежба хар, котра колядовала. Його робота мыти велько успіх и мы на тим кесце крашас здехуємо.

Прешведчели ѿміс ще, ѿсе колядоваш красні и хасковіти каш обичай. То звяло и други вішо вадали, а дверні нас у тим и обсгли. Але мы мінімне признац відну превду: Док веши часці вадалу любі, же ѿміс колядовала, та помагала и вічевіла ѿміс, дотык-ше нашла ѿна менші нас, ѿ бару пронінна колядовані. Хор на таких местах чул вішевітні. А кед ѿміс дакого вініц і обіксів, вец себе мінімне думали, що ѿт там чуя. Други гуторели, ѿсе исдаю ѿміс жібраком. На дадзянік месце дзеаки поспаві, та добри оец аж за дрэту вішол, да на ваду кука. Але такі подли слова ве можу пра вініц Руснахах и роботікох на народнім добру ажесі! Лем нам жаль, як и таких ест, ѿ саюніце почітую и не любя. Заостали ѿміс ице у культурі, и то у гевтей духовнай культуры, по котрой ѿсе народы давігаво. А кед ѿміс мы ляягаеме, кед ѿміс ице, и таких, ѿ саюніце віліяне не любя, не почітую, але гаяк и улрепаскую! Бачинічань.

Андріевци.

Перше крачунскі Весночіне. Уж ѿт ѿміс 35 рохи, одкеди ѿміс до Андриевію почали се ліц пашо людзюх в Бачкі и Сріму. Андриевіца, то найдалей за запад вілхава наша коловія у Югославії. Сямі вадал красни и зважк попри глянній жілезній драги! Загреб-Београд. Нашах мідзюх тута ѿміс понад 20 обіксів. То фільміла лінікорен-сіней парохі. Паноцца приходаць заходу штварту пісбілю служижу кашу Службу Божу, а ни вікіні штета за други днінь. Того року, мали пашо Андриевіца радосці и весели Крачуни, ба першіра, одкеди ту жюю: нашо людзя, кеди экі Крачуна Весночіне з паноцца, а и по шінкі три дні Крачуна Службу Божу и Вечурнію. Зато и нація церквочія була, прес тога півніца польшчы; зато ѿміс з вешишту дрэту шпінкаю тогі наші красні, Спаси Бог...! Богослуженія нам служжалі скін пашого падалу, о д-р Гаврайл Букатко. Андриевічань,

Шид.

Акция Русской Читальни за жимску помоць. Наша Читальня, котра заснована на юмоўнайшай пра-
сентнай организаціяю Русів у Шиду (на коль 150
членоў), тэй жыні ўнікала на сабе іншы ѹдру жалег-
ку дружносці. Крэйц читальні обадзеды, які мэдны
народы народом у Шиду ёсць не менш тых, котрых
тэрарыя жыня ажыла вепорыхтакіх, худобных,
без цайкуючайшай пагубы и пожкіи.

Читальня зроўнёла нужду бядных и даваіші
до роботы, жебі кель-только помогла тым, котры
помоць не маглі.

Прэто на сваём засіданні одбор прыял пред-
лог, да ще у читальні організуве ѿпремі одбор за
жимску помоць, котры будзе нац за дружносці да
предадзе тих, кому потребна матэрияльная помоць
тэй жыні. З тым у вязі істні одбор ма ёсць поста-
райці да ёсць таго, потребна помоц шэбера мэдны
народом.

До таго одбору ўошли: предс. Еміл Харды,
міністар, Іван Роман, касир Осіп Мандзік, сек-
ретар Іван Жданік — в одборыцы Осіп Фарчук,
Міхайло Сабор і Еміл Торма.

(Мешчаніцкіх дароўніцтвах, прынесьце по
возможносці у сігд. чыслу — Ред.)

Шидская сплюннутыя особы ходзелі по велама са
хижі да хижі и заберакі помоц у шерстку и у на-
туры. Знаве ёсць прэйс 160 даровательцах. Облекаю-
ше велі рускі разен у 25 націнк наўхудобнейшых
домах. Шидскім дароўніцтвам и заберакі помоц
найкрасшэ дзекус: — Руска Читальня у Шиду.

† Вучыч Адолф, князец умэр 10. ліпеня т. р.
у 70 року жывота. Отхабр за собу супругу Марію,
родна Ерделі, скуа Дюру, лікарка ў Зіміні, од
котрых наўмаладзіа Іланка учителька у Г. Керестуре.
Вітнай замалті.

Читальнікові предстаўна „Чудотворні халап”
(памеховіна) одбудзе ёсць в падзелю, на Богоно-
штавіні у вечар у сали пакі Іліч. Наздаваме ёсць,
же шидскія наўшы людзей, млады и стари, праду на-
сочу нашу забычу.

ЦО НОВЕ У ШВЕЦЕ

Англія и Японія од початку воіны не ўжо
у дружестве. Пробываю ёшэ па той да ёсць то
выправы, але да таго не дошло. Терада ёшэ збіл-
даш сцен інцидэнт і ёсць на острове Бергунд, дзе
Англійцы пренатрэлі цыціх Японцаў, котры на
аднім амэриканскім лініону путавалі да Немечкай,
важык іх карты і дакумэнты у сумі 5.000 долараў.

Японцы до тэраў страдалі у Кіні 1,600,000
членоў ци забітых, да ракетых. Японія — мабільна-
сць уж на 83 процэнты. Таг звіт дае адзін кінес-
кі міністэр.

Немецкія авіябіны прынімалі да Італіі, же бя-
жавалі ўчасты ў борбі за Штедзізенія морю,
ест' их коло чыніча. Ёдна часць з іх преношоў
італийскіх воякоў да Албаніі на грэцкі фронт.

Італійцы на Букині. Італія наручыла у
Будзіміліті два велікія мітэркі саді, з котрымі
годам по Дунаву самі вожыці сваю побу и сакрэ-
вівалі свою тарговину.

У Еспаніі велькія біда. Як выярэл прэдс-
тавіт, калдэрскія влады, у Еспаніі ў двох кра-
хах здзен пар цапедоў. З другога строні зві-
чук же у Еспаніі нет звычай хлеба, так же Европа
обешала же ёй одесці дакус я таго жкта ёсць
даставе ёй большенства.

Немцы кікідзіціною юсінію до Румыніі
40 гаўдзібакі сваёго востка. Вони ёсць першы
затриманыя у Ерделі і Банату по пачесных вала-
лох, а тэраў уж зноў па доліні Дунава. Исти ко-
нвінк пашу же Немцы ёсць на Балтыйскім моры,
а ёсць на Сускіх хаваі.

Немецка посыла дому скоро шыціх зіла-
пеніх у воіны адроні Голгадік, Балгай и Француз-
кіх, асі же тагі вальярэры буду драва под кантролю
подкіні. Несіш сцу маць, ричагра, іх палабоднейшы
руки подчас гравінга ўнаду, котры ёсць пісаны ю-
ніх да ёсць наўхудобнейшы.

У Словакіі, при реформы плацоў уведзе-
ше и срэбнікі ці шорцы, іх не моженітах и на тих
што маю ўнікальны дэвіз. З нагоды тай реформы одре-
дзялішчніцкі дадатак на жкту и ца цаёді. До-
тэрэх у Словакіі ўнікальны дадатак достаўля-
хуць плацоў.

Грецка хлісті ўнаду ёсць без меса. Цотэ-
раз у Грецкай булы першы дні без меса на тэлізвінь.
Цотэраз ёсць ёсць меса на месе в падзелю.

Наша дзяржава

ВРЕМЕНЕ ПІШЦЕ у крачунскім чынісе о
історіі подозрэння в Гораціямі таго: „У безконеч-
ных якісціх неспоразу ёсць чыніла волац „Гор-
ватско-дктан”, котре пакрэпіці комплекс як-
тавіх па сямёгім пачатку ўшоренія державы.. Од-
лікі таго днаця роцінага відлака ўж мож видаваць
по тай же за той час було бі ражыні стронікі,
седем віборы на котрых ёсць выбрало 2.410 посланікіх
и 223 сенатороў, з котрых було засей як 700 міністэрэў и 39 віцэў.

БЕОГРАДСКІ НОВІНИ „Словенскі Юг”
опісую ўсіх комунастів да Београду збераю членоў
за свой організаціі и з тай нагоды пашу: „Свой
жерты пачынаю збераць медак школірами и шко-
ларкамі штыкі і анатеў вічні гімназіі, котры
што ёсць пачынаю час отрова з „шлебодеку любовю”
(блудом) и койкакімі книжкамі, и вони ані не зна-
юць ёсць з аміц абліо прэгядава ёні глыбіне до
коммунистичнага блата, же бі ёсць з пачынаю зігда ве-
чнай вільгіні”.

НЕПОЗНАТА ОСОБА зірвасла воніх жалез-
ніц Суботіца-Београд кондуктора Івану Савичу.
То ёсць збіло у тунелю пад Чортаніцах (пры Ср-
Карловічах). Кондуктор лягло мал іншы тэлік сілні
же не вініц з тунелю, так же го осетелізініс-
ти на жалезніцы, котры исходзілі ўнішлі. Дума
што кондуктора зірвасла хто-нібі, да ёсць

У СУБОТИЦІ АНА ДЕДИН 44-рочна вдовіца
зірвасла у ковыніх же ёсць сілні і сілні-
чыя свой тэлі. Зірвасла ёні жынкі чыніе, котры ёсць
представілі кінікінік з міністэрства, па меню
Балог, булі воні при ёсць три дні, а ходіць ёсць вона
пахорела пошоў да алатнікі и прыкес вінікі
на спане. Балог віхаснован таг часе в одніс 0.900
дінікі.

ДАРОВАЛИ НА „Р. НОВІНІ”

Ковач Мара, Петровіч
Дзечусевіч

Х. Д.

ТОГО ЖЕ РОКУ У НАС ПОСАДЗІ 390
міліоні струкіх доляну менай, як прэзідента
Маколібэжа управа зірвасла же то пра восьмі
прылікі, а кром таго остало ёсць зелье доляну у
магазінах з 1930 и 1940 року.

ПОДРАЖАЛИ КАРГИ НА ЖЕЛезніцах. Од
1 ліпеня 1941 р. вредзя нова жалезнічная тарифы
за вугальніх. Цены шыцім картом падвоіліся.

ПРЕЧЕНІС ІАЛІСКІ З КУСУРИЦЫ строго
заказае. Персане оделенія міністэрства Фінансі-
кіх разносілі разліс у котрому ёсць наредзуе
фінансам же бі кінікілі свой созор пад тым
чи хто падае паленку в кукурицы або других
куліх заўнох.

ЗДАЛАЛ ПІЕ МОСТ на ріку Ліку у Кіннай
Сербіі пра вірошу Берасця. Тэрховы анто, по вое-
ні дрове зі будовыні пра велькую тарху зірвасла
мост на дужыні ад 20 метраў. На ёніце ве-
дзіну да воды, але осталі тэх віні на мосту. Вла-
снік анто, шофер и його помочнік зірвасла ёсць
зірвасла.

СІАШЕЛ ІВОХ ХЛАПІЧОХ, а сам ёсць зада-
вад у Дунава, калді Ведзікія Градыста Стевіе
Інкозін. Воні ўшоў пасля Дунава и нараз зірвасла
двах мілік хандыраў: якіе трымалі зі мелу крагу
и вреща, а лесі гравіа ём было наядно. Інкозін та-
кой скочыл у шматках да Дунава, дрыгіл крагу ту
брэту и дасці доцікі ў пілтке месте та ўсе вік-
таровада. Але напреда Інкозінчык прыніша асьлікі кра-
га, а воні ўж вінілі сілі ю обісціта ёсць старал
и ю відрапаць. Крага го почала вініц вісі даіт
од брэта, а Находзінчык по якімнік чаше страда-
е юстай сілк, пушчэлі кригу и тихой лодзі под воду.
Дасці відбеглі да вінілу и дали ёніц людзям. На
сто метраў од таго места дасці ёсць заўважае, на-
шилі селяне труп Інкозінаў. На ёнікі прыніша и
захвалістык Інкозінчыкі на пасліскі трошок.

ПРЕДАЛ ВІЦЕЙ як 500 вагоні „тунікого дре-
ва” селян Срето Мітровіч зос Чепінскіх Марты-
нічох у Славоніі. Воні ўшоў пасля ўнішлі засадніні
у Славоніі и, прэдадзі „тунікое древо” зос „земель-
най засадніні у Будзімічах”. У самім Вуковіче пра-
дал 125 вагоні. На ѿчі прэдзініх древох брах
шыцікага 50 днів, по вагону и то ка якімнік „ба-
ноўскому туніку”. Нікеды ёсць віліц дочула за таго
„тунікое древо”, пагледзіла таго „гравіндару” в
Ліпары. Справедлівыя купцы дозніла, же „земельна
засадніні у Будзімічах” ані не постоі.

О ГАРГОВАНІЮ тарговіцах з древом утвардзес-
це же зоні робія на тым ёсць ба ёсць народ прастрэ-
шыл же древа нет, и так на тым цену зірвасла.
Цэнтрала за огірву у Београду доказала же дре-
ва ёсць и віхто за ёнікі осталі пра дрова. Тарговіца
нароком прыноша лягі жало хрева и таго жкту
такой же бі го ца дракшы морыні предац. Цэнтра-
ла за огірву у Београду преберё иніціяту над
тарговіцамі з дрэном.

ЗА НАШ ДОМ

Цо робіц кед крэв іцав. Кед із зекрэв
з якім, легкуюць треба горэзанікі, а на ѿчі пры-
ложіні жынкі пілак. Кед не мож легкуюць, веци
треба філімі, глянцу заруціц на ўшык і крэз дас-
келью жынкі сілкіц з пальцем яс, а дыхаві
треба на ўсті глубоко и сілківно. Приложіні жынкі
мокру хусточку чы пілак на ѿчі и на яс.
Кед бі и то на помагло, якім лікса.

Кед крэв ідзе на ўсті такой ёсць по-
ложіні до посціл в легкуюць горэзанікі на пой-
шэдзіні. Крэв може быць першою або пра тых
ко хорую на жалудку, може быць зірвасла у жа-
лудку. Кед крэв з першою, він треба лігіц жынкі
посолену воду. а на першы прыківіц зілак з
зілак. Нікадзісною му бешедліні. Такой пілак
зілак, кед крэв зілак зірвасла ў жалудку, може
быць, а такі треба віліц лікса.

На ѿчі жонкіх зілаків ізімун. 1) Фаліток
зімуну зірвасла на логубені зілаків зілаків
полі. 2) Фаліток зілаків зірвасла на логубені зілаків
зілаків. 3) Лімунові сок пожага пра руматызму,
бо разлізуць тагі пілакі. 4) Кед кед кед кед кед
глава, капице ёсць давае чарнай кафі з лакупові
соком.

— Друкун: Друкварня Просветы у Р. Керестуре.